

«А СЭРЦА ЎСЁ ІМКНЕ ДА БАЦЬКАЎСКАГА КРАЮ...»

Вясна 1911 года. Гэта быў год вялікіх турбот, задум і спадзяванняў юнага паэта Максіма Багдановіча. Неўзабаве экзамены на атэстат сталасці. Скора пакіне ён сцены гімназіі, раз'едуцца аднакласнікі. Трэба выбіраць далейшы шлях у жыцці. Для Максіма ён ясны: літаратура. Толькі гэта! Каб удасканаліць свае веды ў галіне філаглогіі, добра было б скончыць універсітэт. На жаль, гэта немагчыма... Бацька Максіма Адам Ягоравіч быў катэгарычна супраць. Ён лічыў, што стан здароўя сына не дазваляе яму жыць аднаму без догляду. «Звыш таго, на наступны год павінен быў паступіць ва універсітэт яго (Максіма) малодшы брат, для якога, як матэматыка, гэта было непазбежна, а двах утрымліваць у розных гарадах было не па сіле», — пісаў у сваіх успамінах пра паэта бацька.

Рашэнне Адама Ягоравіча Максім перажыў балюча, але крыўды на бацьку не затаіў, бо ведаў: цяжка яму аднаму забяспечваць сваю мнагадзетную сям'ю. Акрамя Максіма і Льва ў сям'і ў гэты час расло яшчэ пяць сыноў.

Ну што ж, давядзецца паступіць у Яраслаўскі юрыдычны ліцэй, а філаглічныя наўку асвойваць самому.

Максім умей працаваць самастойна. Гэтаму спрыяла яго выключная мэтанаўка і настойлівасць. Не такі чалавек быў Максім, каб адступіцца ад свайго мары. Скончыўшы гімназію, поўны задум і энергіі, вырашыў ён ажыццяўіць сваю даўнейшую мару — наведаць Беларусь.

Беларусь! Думкі аб ёй зліваліся ў маладога паэта з вобразам назаўёды маладой, добрай і вясёлай маці. Ен памятае яе ласкавую ўсмешку, цяплю яе рук... Яе песні — гэта песні роднага краю, гэта песні Беларусі. Неаднойчы перачытаў юнак матчына апавяданне «Накануне рождества». Так, маці яго пісала апавяданні. Адно з іх было нават надрукавана ў «Гродненскіх губернскіх ведомостях» у 1893 годзе 29 снежня. Пісала яна аб цяжкой долі простага народа. Сумныя малюнкі народнага жыцця, галоднага маленства з матчынага апавядання яшчэ ў дзяціцтве запалі ў душу Максіма.

Паэт жадае пабыць у гушчы роднага беларускага народа, паслухаваць яго думы, песні, мову. Яму так не хапае гэтых жывых сувязей... З такім настроем едзе ён у чэрвені 1911 года ў Вільню, якая была ў той час цэнтрам беларускай культуры.

Пасля ціхага Яраслаўля з яго чиста рускай архітэктурай, які прывольна раскінуўся на беразе магутнай Волгі, Вільня ўразіла Максіма канцрастам паміж старымі і новымі кварталамі горада. Яе вузкія, цесныя, крыўыя і ціхія вулачкі са старажытнымі вежамі, з гатычнай архітэктурай і побач — новая мітуслівая Вільня напярэдадні першай сусветнай вайны з вулічным натоўпам, стракатымі вітрынамі, з крамамі, ламбардамі, банкамі і — з людскім горам:

І места, дзе няма прастора
Дзеля прыроды буйных сіл,
Прабіла сцежку мору гора...

Ад вуліц, што «зіяюць і гулка грýмяць», на якіх «гарадъ аганьком вочы змучаных твараў», цягне паэта ў сярэдневяковую Вільню, да крыўых вулак са старадаўнімі будынкамі, вежамі, касцёламі і царквамі, якія расказываюць аб жыцці народа ў часы Скарэны.

А завернец у завулак — ён цесны, крывы;
Цéмны шыбы глухіх, старасвецкіх будынкаў;
Мік каменнямі — мох і сцяблікі травы,
І на вежы, як круглае вока савы,
Цыферблат — пíльны сведка мінулых учынкаў.

Шіша тут. Маўчаліва усталі — і сняць
У небе купалы, брамы, байніцы і шпіцы;
Гук хады адзінкай здалёку чуваець,
Часам мэрныя ўдары звана задрыжаць
І змоўкніцу, памкнуўшы ад старой званіцы.

Іскравую карціну дзелавой часткі Вільні паэт даў у санеце «У Вільні».

Ліхтарняў свет у сіней вышыні...
Вітрыны... мора вывесак... як плямы,
Анонсы і плакаты на сцяне.
Кіпіці на тоўні на жорсткім вулак дне!
Снуюць хлапцы, сухочыя рабламы...
Разношчыкі кръгчыкі ля кожнай брамы...
Грук, гоман, гул — усё ракой імкне.
А дальш — за радам кас, ламбардаў, банкаў —
Агні вакзал... павадка фурманкаў...
Віры людзей... спічкы паравоз...
Зялёны семафор... пакгауз... склады...
Заводаў коміны пад цымой набёс...
О, горада чароўныя прынады!

Есць у Максіма Багдановіча верш «Касцёл св. Анны ў Вільні», які змяшчаеца ў зборах твораў паэта ў раздзеле «Вершы на рускай мове». Максім пісаў вершы і рускаю мовай, хоць такіх вершаў у яго і не многа. Але верш «Касцёл св. Анны ў Вільні» паэт напісаў на роднай мове. Рускі тэкст з'яўляецца перакладам аўтара ўласнага беларускага арыгінала. Змешчаны ён у раздзеле вершаў, напісаных на рускай мове таму, што беларускі тэкст, на думку даследчыкаў літаратуры, поўнасцю це захаваўся. Таму ўкладальнікі прapanануюць чытачу аўтарскі пераклад верша на рускую мову замест беларускага арыгінала, а радкі, якія захаваліся з беларускага верша, прыводзяць толькі ў каментарыях да тэкста ў канцы кнігі. Так да гэтага часу чытачы не ведаюць верша М. Багдановіча ў беларускім арыгінале. На самай жа справе поўны беларускі тэкст верша існаваў і нават быў апублікаваны з архіва беларускага бібліографа Рамуальда Зямеківіча яшчэ ў 1927 годзе. Заставяўся ж ён незадўгім тэмплістолагамі з прычыны таго, што быў надрукаваны ў малавядомай віленскай газеце «Беларускі дзень» (№ 13 ад 1 чэрвеня 1927 г.).

Як і кожны арыгінал, беларускі верш лепшы за пераклад, хаця б і аўтарскі. Вось поўны тэкст гэтага твора.

Каб залячыць у сэрцы раны,
Забыць пра долі цяжкі глум,
Прыйдзіце да касцёла Ганны.
Там знікнудь сцені цяжкіх дум.

Як лёгка да гары, як красна
Узносіць вежкы ён свае!
Іх зары стройны ў небе ясна
Ізломам дзіўным устae.

А вастрыя іх так высока,
Так тонка ў вышу неба тнуць;

Вакол прыгожага старажытнага збудавання ў Вільні складзена нямала легенд. Самая кароткая з іх, відаць, тая, у якой Напалеон у час агляду старажытнай Вільні гаворыць: «Каб мог, як найлепшую здабычу на далонах вывез бы касцёл св. Ганны з Вільні ў Парыж».

Мы не ведаем, ці чуў Максім Багдановіч гэтую легенду, а таксама легенды аб стварэнні касцёла. Іх маглі расказаць паэту і супрацоўнікі рэдакцыі «Нашай нівы», знаёмчы яго з памятнымі месцамі Вільні. Ва ўсякім разе верш напісаны маладым паэтом пад непасрэдным уражаннем ад наведвання Вільні ў 1911 годзе.

Максім Багдановіч першы ўвёў у беларускую паэзію урбаністычныя матывы. У выніку гэтай паэздкі ў Вільню ён стварыў цэлы цыкл вершаў «Места», які цалкам змясціў пасля ў «Вянкі».

Віленскія ўражанні Максіма далёка не абмяжоўваліся вонкавым аглядам горада. Ён сустракаўся з людзьмі, вёў з імі шчырыя гутаркі. Максім умеў слухаць, ён прагна ўспрымаў усё новае для яго. У Вільні ён пазнаёміўся з беларускім літаратурным асяроддзем, з людзьмі, што выдавалі беларускую газету «Наша ніва», з асобнымі беларускімі пісьменнікамі.

Максім Багдановіч не пакінуў нам сведчанняў аб tym, з кім ён сустракаўся ў Вільні. Адно ясна, што ён не бачыўся ні з Купалам, ні з Коласам. Якуб Колас выйшаў з Мінскай турмы толькі 15 верасня 1911 года, калі Максім ужо быў у Яраслаўлі; Янка Купала сам напісаў у 1927 годзе: «З Багдановічам мне асабіста не даводзілася сустракацца, і перапіскі было ў мяне з ім адна-дзве паштоўкі». Пацвярджаюць слова Я. Купалы і ўспаміны Канстанцыі Буйло. У 1962 годзе яна пісала: «Дзяячынкай гадоў чатырнаццаці, прыехаўшы ў Вільню, я першы раз зайшла ў рэдакцыю «Нашай нівы». Вельмі ветліва сустрэлі мяне там Янка Купала, Цётка, Бядуля, Щышка Гартны. Спаканне было надзвычай цёплае і сардзчае. У рэдакцыі, над столом Янкі Купалы, была шырокая паліца з квадратнымі гнёздамі, у якіх, кожная паасобна, ляжалі папкі з рукапісамі вершau розных аўтараў. Была там і мая папка. Мне паказалі папку Купалы. У ёй, на самым версе, ляжала эпіграма М. Багдановіча на Купалу. Багдановіч прыезджаў у Вільню за некалькі дзён да мяне. Купала ў Вільні на той час не было, і Багдановіч паклаў у яго папку свой сяброўскі экспромт:

Я купала — не малое,
Ды благое, наравістае дзіця,
Треба — каб яго давесці да пущы,
Паліаць часцей халодна вадою.

М. Багдановіч

Мы вельмі смяяліся з такога трапнага жарту...»

Не ўбачыў Максім Багдановіч у Вільні і Змітрака Бядулі. Аб гэтым даваемся са слоў Бядулі: «Пазнаёміўся я з М. Багдановічам увесені 1916 года, калі ён прыехаў з цэнтру Расіі ў беларускі Мінск на працу» («Савецкая Беларусь», 123, № 134). Значыць, сустрэчы ў Вільні ў 1911 годзе не было.

Затое ў Вільні ў той час быў Браніслаў Ігнатавіч Эпімах-Шыпіла. Праз некалькі месяцаў у лісце ў рэдакцыю пецярбургскага альманаха «Маладая Беларусь» ад 27 лістапада 1911 года Максім Багдановіч напіша з Яраслаўля: «Паклон п. Шыпіле—пазнаёміліся ў Вільні».

Што міг — і ўжо, здаецца вону,
Яны ў паветры паплынуць.

Як быццам з грубаю зямлёю
Расстаўся стройны, лёгкі гмах
І вось, чаруючы красою,
Уступае на блакітны шлях.

Глядзіш, — і ціхнуньць сэрца раны,
І забываеш долі глум.
Прыйдзіце да касцёла Ганны,
Там знікне горач цяжкіх дум.



Дом у Мінску, у якім нарадзіўся Максім Багдановіч.

Прагна слухаў Максім Багдановіч расказы супрацоўнікаў рэдакцыі «Нашай нівы» аб пашырэнні ў народзе, нягледзячы на ўсе цяжкасці, друкаванага беларускага слова; знаёміўся са зборамі старадрукаў і унікальной калекцыяй слуцкіх паясоў, якія заходзіліся ў памяшканні рэдакцыі газеты.

Новыя ўражанні наводзілі паэта зноў на раздум аб лёсе народа. Усё ўбачанае ім стварыў беларускі народ. Аб гэтым павінны ведаць людзі, пра гэта трапіла пісаць. Кожны народ мае права ведаць сваю гісторыю. У гарачым уяўленні юнака ўжо вырысоўваецца цыкл вершаў аб здабытках старажытнай беларускай культуры, створаных яго далёкімі продкамі, — цыкл «Старая Беларусь!» У яго ўвайшлі шырока вядомыя вершы «Летапісец», «Перапісчик», «Кніга», «Безна-дзейнасць», «Слуцкія ткачыкі» і інш.

З павагаю і гордасцю за продкаў бярэ паэт у рукі старажытную кнігу.

Псалтыр, пакрытую няжорсткай бурай кожай,
Я ўзяў і срэбныя засцёжкі адамкнуў...

Адзін з дамоў у Яраслаўлі, у якім жыла сям'я Багдановічаў.
Дом у Старым Крыме, у якім улетку 1915 г. жыў паэт.

Маладое гадо,

Маладое падажине

Ні жудо, ні гадо,

Молекі шасоузе хасажине

Понікіе молекі красу,
Мінкі творчых Эльвіс,
Зашатую хасу,
Сікеватое боге.

Чэміюс сад-блакіт.
Чэтом бліскіні вішневы, —
І ахистое хасіяд,
І заражное словес.

Будзе же, вех маладое,
Кожінкі саветнісці дыхані!
Пралемайце, гадо,
Зашатніи акімі!

Аўтограф Максіма Багдановіча.

Вось сведчанне нашага вядомага пісьменніка Янкі Брыля: «Багдановіч прыйшоў да мяне перш за ўсё сваім «Перапісцыкам». І цяпер, перачытваючы гэты верш, амаль расчулена ўспаміна тое хлапече хвалюванне, выклікане, як сёня бачыцца, гранічна простым, але высока і—галоўнае—свежа паэтычным словам.

Такія звычайнія рэчы—сонца, што свеціць у вузенькае акенца келлі, яснае неба, белыя аблозі, ластаўкі, што лунаюць кругамі... Адзін стомлены позірк туды, праз акенца, ад чыстага аркуша са шматфарбнымі застаўкамі і канцоўкамі, выведзенымі гусіным пяром натхнёнага рабацягі-манаха, адзін позірк—і я, не толькі колішні вясковы хлапчук, але ўжо і сталы, вопытны мужчына сёняшніга дня, я так многа бачу, мяне так непаўторна хвалюе музыка роднага слова, разумнае, яркае спалучэнне сівой мінуўшчыны з простым, звычайнім, даўно-даўно вядомым, любімым, да шчымлівага болю прыгожым:

...а тут, каля акна,
Малінаўка пле і стукае жаўна...

Такім хвалюваннем, вось ужо сорак гадоў, мяне хвалюе песня пра слуцкіх прыгонных ткачых—зноў жа цудоўнае спалучэнне мінуўшчыны з вечна жывым...»

У вершах паэта паўстаюць перад намі вобразы славутага беларускага першадрукара Франціска Скарыны, летапісца, перапісчыка кніг, і іншых прадстаўнікоў старажытнай культуры.

Скарына, доктар лекарскіх науک,
У доўгай вопратцы на вежы сочыць зоры...

* Разуменне ролі гісторычнага вопыту ў жыцці народа з вялікай сілай упершыню ў беларускай літаратуре прагучала ў творчасці юнага Максіма Багдановіча. Вельмі хораша сказаў аб гэтым наш сучасны паэт і празаік Уладзімір Караткевіч у вершы «Багдановіч»:

Ты прыйшоў
І гарачым словам
Рунь узняў на роднай зямлі.
Ты сказаў нам:
Унукі Скарыны,
Дзе ваш гонар, моц і краса?

Сучасны беларускі літаратуразнаўца і крытык Рыгор Бярозкін высока ацэньвае вершы М. Багдановіча на гісторычныя тэмы і ставіць у заслугу паэту яго «сапраўды рэалістычны гісторызм». У грунтоўным даследаванні творчасці Янкі Купалы і Максіма Багдановіча «Звенні» Рыгор Бярозкін піша: «Кожная нацыянальная паэзія раней ці пазней ажыццяўляе пераход ад рамантычна-інтутыўных «праглядаў» гісторыі, ад пошукаў аналагій у мінулым да сапраўды рэалістычнага гісторызму. У беларускай паэзіі гэты пераход звязаны перш-наперш з імем Максіма Багдановіча, аўтара твораў накшталт «Безнадзейніці».

Цыкл вершаў Максіма Багдановіча на гісторычныя тэмы ніколі не страціц эстэтычнага зараду. Яго вершы хвалююць нас і раз, як хвалявалі яго сучаснікаў.

Багдановіч на гісторычныя тэмы ніколі не страціц эстэтычнага зараду. Яго вершы хвалююць нас і раз, як хвалявалі яго сучаснікаў.

У Багдановіч не толькі стварае вершы на гісторычныя тэмы, але і піша ў 1911 годзе артыкулы «Кароткая гісторыя беларускай літаратуры да XVI стагоддзя» і «За сто лет. Нарыс гісторыі беларускай літаратуры», а ў 1914 годзе— «Белорусское возрождение». І, відаць, гісторычныя погляды Максіма Багдановіча былі новымі і цікавымі для беларускай грамадскасці таго часу, бо вядомы беларускі савецкі гісторык У. І. Пічата апублікаваў у 1922 годзе спецыяльныя артыкулы «Багдановіч як гісторык беларускага адраджэння».

Пазнаёмішы чытача з асноўнымі палажэннямі артыкулаў паэта, прафесар У. І. Пічата робіць наступны вывод: «Асноўныя вехі» працэсу развіцця беларускай культуры намечаны М. Багдановічам праўвільна, і «будучаму гісторыку прыйдзеца з імі лічыцца».

У Вільні Максім прабыў усяго два дні, начаваў у памяшканні рэдакцыі «Нашай нівы», якая змяшчалася ў той час на Завальнай вуліцы, у доме № 7. Ён марыў аб непасрэдных супэрэах з беларускімі сялянамі, з людзьмі, што сваімі рукамі здабываюць хлеб, гавораць на жывой беларускай мове, плююць дарагія яму матыны песні. І вось два месяцы жыве ён у фальварку Ракуцёўшчына на Маладзечаншчыне.

Да нас не дайші ні запісы Максіма Багдановіча, зробленыя на вёсцы, іншыя сведчанні аб яго дзейнасці таго часу. Але мы ведаем, як прагна імкнуць ён да сустрэчы з простым беларускім народам. «А сэрца ўсё імкне да бацька скага краю»,— пісаў паэт у творы «У вёсцы». Безумоўна, ён не толькі прыслухоўваўся да народнай мовы, але і тутарыў з людзьмі і рабіў іннаткі для сябе. А яны, відаць, загінулі ў агні ў час белагвардзейскага мяцяжу ў Яраславі (1918 год), калі гарэў дом, у якім жыла сям'я Багдановічаў.

Прамым вынікам вясковых сустрэч Максіма з'явіўся яго твор «У вёсцы» Паэта сустрэла на вёсцы страшная беднасць, нястача і счарнелая салома глыбых стрэх. Але ў гэтых счарнелых хатах жылі працавітыя, шчырыя і сумленныя людзі. І паэт убачыў висакародныя рысы мадонны ў хілай, худой і замурзанай дзяўчыны, якая суцяшала напалоханага маленькага хлопчыка:

... і ў гэты час яна,
Здавалася, была аж да краёў паўна
Якоісь шырокая, радзімаю красою,
І, помню, я на міг пахаращэў душою.



Дом у Ялце, дзе памёр Максім Багдановіч.

Ракуцёўшчынскі перыяд быў вельмі плённым у творчасці Максіма Багдановіча. Паводле ўспамінаў сакратара рэдакцыі «Нашай нівы», паэт напісаў на вёсцы цыклы вершаў «Старая Беларусь» і «Места» і паэмы «У вёсцы» і «Вераніка», якія пазней у книзе «Вянок» склалі цыкл «Мадонны». Гэта значыць, за два месяцы паэт напісаў 17 вершаў і дзве паэмы. Ведаў аб гэтым сакратар са слоў самога паэта, які з Ракуцёўшчыны ехаў зноў праз Вільню.

У акадэмічных выданнях «Твораў» (1927) і «Збору твораў» (1968) М. Багдановіча паэма «Вераніка» не датавалася. Цяпер мы ўпэўніваемся, што асноўныя літэратурныя пазнанні паэтычнага твора датуюцца 1911 годам. Сведчыць аб чарговіне напісання паэмы «Вераніка» і аўтограф Максіма Багдановіча на фотакартцы, падарованай гімназічнаму таварышу Мікалаю Рафайлічу Какуеву (захоўваецца ў Дзяржаўнай бібліятэцы БССР імя У. І. Леніна). На адвароце фотакарткі М. Багдановіч напісаў уласны пераклад на рускую мову некалькіх радкоў з паэмы «Вераніка», паставіўшы дату 24 жніўня 1911 года. Але ў 1911 годзе паэма была без эпілога. Эпілог «Ізноў пабачыў я сялібы...», які зараз так задушэўна выконвае ансамбль «Песняры», быў змешчаны ў аўтарскай книзе «Вянок» асобным вершам. Напісаны ён значна пазней за паэму і адасланы ў рэдакцыю ў пачатку 1913 года, калі «Вянок» ужо знаходзіўся ў друкарні. З прычыны таго, што першыя аркушы ўжо былі набраны, эпілог паэмы давялося змясціць асобным вершам. Пра тое, што гэты верш з'яўляецца эпілогам «Веранікі», мы даведваемся з пісьма паэта ў рэдакцыю газеты «Наша ніва» ад 2 сакавіка 1913 года.

Ці пакінуў Багдановіч у рэдакцыі «Нашай нівы» рукапісы створаных ім у Ракуцёўшчыне твораў, праезджаючы зноў праз Вільню? А можа, толькі паказаў, а прыслалі пазней? Гэтага мы не ведаем. Не ведаем і таго, ці дапрацоўваў ён іх у Яраслаўлі. Пісьмовыя сведчанні ёсць толькі пра тое, што ў Яраслаўлі ён дапісаў да паэмы «Вераніка» эпілог.

А вось паэму «У вёсцы», напісаную ў 1911 годзе ў Ракуцёўшчыне, паэт давялося пісаць нова, бо першапачатковыя рукапісы быў згублены або на пошце, або ў рэдакцыі «Нашай нівы». У лісце ад 21 кастрычніка 1913 года Багдановіч пісаў: «Аддзел «Мадонны» складаецца ў мяне з дзвюх паэм: «Вераніка» і «У вёсцы», чарнавіка апошній нямя, аднак, здаецца, патраплю ізноў напісаць».

Напісаўшы нова паэму «У вёсцы», паэт паведамляе рэдакцыі ў лісце ад 7 лістапада 1913 года: «На рэдакцыю «Нашай нівы» пасылаю паэмку «У вёсцы», першую з аддзела «Мадонны», гэты аддзел пасвячаю АРК (так толькі буквы і паставіце)».

Відаць, у хуткім часе пасля наведвання Беларусі на аснове ракуцёўшчынскіх уражанняў паэт напісаў вядомы верш «Даўно ўжо целам я хварэю...», на друкаваны 26 студзеня 1912 года ў газете «Наша ніва»:

У родным краю ёсць крыніца	Калі ж у ім умру-загіну,—
Жывой вады.	Не жалюсь я!
Там толькі ямагу пазбыцца	Не будзеш цяжкай ты сыну
Сваёй нуды.	Свайму, зямлю.

Паездка на Беларусь дала Максіму многа. Бацька паэта Адам Ягоравіч пісаў:

«Паездкай ён быў вельмі задаволены, і, вядома, яна была вельмі карыснай для яго паэтычнай дзейнасці. Вярнуўшыся, ён многа расказваў пра падзвіжнікаў беларускай літаратуры, пра тых цяжкасці, якія яны перажываюць, пра наястачу сродкаў, пра бескарыслівасць служэнне роднаму слову многіх працаўнікоў, галоўным чынам з асяроддзя настаўнікаў...»

Але нягледзячы на ўбачаныя цяжкасці, Максім «быў поўны бадзёрасці і веры ў светлую будучыню свайго народа...» — пісаў далей Адам Ягоравіч.

Сустрэўшыся з дзеячамі беларускай культуры, убачыўшы, як шырокі распаўсюджваецца ў народзе беларуская газета «Наша ніва», Максім яшчэ раз упэўніўся, што праца яго патрэбна народу. Уражаннямі ад паездкі ў Вільню і Ракуцёўшчыну Багдановіч дзяліўся са сваім таварышам Дэдорам Дзябольскім. Пазней, у 1958 годзе, Дзябольскі напішаў ў сваіх успамінах:

«Мне думалася, што толькі пасля гэтай паездкі Максім адчуў і зразумеў, што ён сапраўды беларускі паэт».